

Алена СМОЛЯР,
выхавальнік ясля-сада № 568
г.Мінска, сусікальник кафедры
дашкольнай педагогікі БДПУ
імя Максіма Танка

ЗАПАЛІЦЬ АГЕНЬЧЫК ДАПЫТЛІВАСЦІ

ЗНАЧЭННЕ ПАЗНАВАЛЬНА- ПРАКТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ У РАЗВІЦЦІ РАЗУМОВАЙ АКТЫУНАСЦІ ДАШКОЛЬНІКАУ

Сёння агульнапрызнана, што асаба прайялецца і фарміруеца у актыунай дзейнасці. «Дзейнасць—дынамічна сістэма зуемадзеяння суб'екта са светам, у працэсе якога адбываецца узнікненне і увасабленне у аб'екце псіхічнага вобраза і реализацыя апасродкованых ім зносян суб'екта рэчаінасці» (Краткий психологический словарь.) Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1985).

Развіццё асаба адбываецца дзякуючы яе актыунасці. Эта прайялецца у розных відах дзейнасці: гульнявой, працуной, маствацкай, бытавой і інш. Трэба адзначыць, што кожная з іх для дзіцяці-дашкольника павінна быць значнай, важнай, радаснай. Усё гэта уключае у сябе блізкая прыродзе дзіцяці пазнавальна-практычная дзейнасць. Самастойна даследуючы прадметы, эксперыментуючы з імі, дзеці знаходзяць у іх такія якасці, які мы, дарослыя, не бачым, а яны між тым могуць мець істотнае значэнне. Тут актыуна развіваецца наглядна-дзейнае і наглядна-вобразнае мысленне, якое, на думку психолагаў, мае не меншае значэнне, чым лагічнае мысленне.

Такім чынам, пазнавальна-практычную дзейнасць можна назваць спецыфічна дашкольнай дзейнасцю. Узгадаем, як задае пытанні дашкольнік. Ён не толькі цікавіцца усім тым, з чым сутыкаецца, ён не жадае задаволіцца і фармальным тлумачэннем. Яму трэба дзейніцаць. І каб не патушыць агенъчык пошукавай актыунасці ў маленькой асобе, трэба ставіцца да гэтых пытанняў. Справа тут не толькі у адказе, а і у працэсе пошуку адказу на пытанне. Пралануючы дзецям неабходны матэрыял для эксперыментальні-

ня, педагог ставіць пэўныя задачы, якія на-даюць практычным дзеянням з прадметамі пазнавальныя характеристы.

У праграме «Праleска» пазнавальна-практычная дзейнасць дзяцей падаецца як плённая глеба для глыбокага пазнання дзецьмі навакольнага асяроддзя, развіцця іх разумовых здольнасцей і інтарэсаў. Абапіраючыся на асноўныя палажэнні праграмы, намі была праведзена доследна-эксперыментальная работа сярод дзяцей сярэдняга дашкольнага узросту, накіраваная на развіццё іх разумовай актыунасці ў працэсе пазнавальна-практычнай дзейнасці.

Як вядома, фарміраванне разумовай актыунасці у дзіцяці-дашкольnika мае вялікае значэнне для творчага развіцця асобы. Дзеці імкнутца пазнаць навакольны свет, прадметы і з'явы, а у працэсе познання фарміруеца іх псіхіка, разумовыя здольнасці.

Паказчыкам разумовай актыунасці дзяцей 4–5 гадоу з'яўляюцца дапытлівасць, назіральнасць, пазнавальная цікаунасць, самастойны пошук. Кожны паказчык мае свае крытэрыі. Так, крытэрыямі дапытлівасці выступаюць пытанні, якія задаюць дзеці; назіральнасці—меркаванні і здагадкі, якія выяўляюцца пры устанаўленні прычынна-выніковых сувязей; пазнавальны цікаунасці—веды, якія мае дзіця, яго жыццёвые вопыт; самастойнага пошуку—уменне даследаваць прадметы.

Для развіцця пазнавальна-практычнай дзейнасці неабходна стварыць прадметнае асяроддзе, якое дасмагчымае сафабоды выбару і стымулюе творчасць, абапіраецца на асабансна-арыентаваную мадэль зносян.

У дзіцячым садзе фарміраванню разумовай актыунасці садзейнічае элементарная пошукавая дзейнасць і эксперымент, якія канцэнтруюць увагу дзіцяці на самым істотным у выявляемым аб'екце.

У ходзе доследна-эксперыментальнай работы была зроблена выснова аб тым, што разумовая актыунасць дзяцей дашкольнага узросту дынамічна развіваецца і мае розныя ўзроўні. Назіранні за дзецьмі сярэдняга дашкольнага узросту дазволілі вылучыць трох якасна розныя ўзроўні фарміраванасці разумовай актыунасці: высокі, сярэдні і низкі.

Для мэтанакіраванага фарміравання разумовай актыунасці у дзяцей неабходна улічваць асаблівасці мыслення, назіральнасці, характеристер перцэптыўных дзеянняў, умение ажыццяўляць самастойны пошук, дапытлівасць, наяўнасць пазнавальной цікаунасці, умение паруноўваць, судносць і тлумачыць.

Правядзенне доследна-эксперыментальнай работы прадугледжвалася вырашэнне вы-

хаваучых задач у залежнасці ад узроўню сферміраванасці разумовай актыунасці.

Выхаваучыя задачы у рабоце з дзецьмі высокага узроўню:

- садзейнічаць развіццю ў дзяцей ініцыятывы і творчасці у паусядзённым жыцці;

- развіваць назіральнасць і дапытлівасць шляхам навучання дзяцей умению паруноўваць, судносць і аба-гульняць;

- ствараць для дзяцей такое прадметнае асяроддзе, у якім для самастойных гульняў выкарыстоўваюцца новыя і незнаёмыя прадметы; садзейнічаць развіццю арыгінальных спосабаў даследавання гэтых прадметаў і дзеянняў з імі.

Выхаваучыя задачы у рабоце з дзецьмі сярэдняга узроўню:

- узбагачаць жыццёвые вопыт дзяцей, фарміраваць умение карыстацца наяўнымі ведамі у розных жыццёвых ситуацыях;

- садзейнічаць развіццю назіральнасці і дапытлівасці, праз навучанне ўстанаўліваць прычынна-выніковую связі;

- вучыць творча падыходзіць да спосабаў даследавання прадметаў і дзеянняў з імі.

Выхаваучыя задачы у рабоце з дзецьмі нізкага узроўню:

- пашыраць веды аб розных прадметах і з'явах навакольнага асяроддзя, развіваць пазнавальную цікаунасць;

- фарміраваць назіральнасць і дапытлівасць дзяцей праз узбагачэнне пасцужнага і актыунага слоўніка ў элементарнай пошукавай дзейнасці;

- вучыць дзяцей умению даследаваць прадметы.

Актывізацыі і развіццю разумовай актыунасці дзяцей садзейнічаюць элементарныя даследаванні, накіраваныя на развіццё познання і цікаунасці. Гэтыя даследаванні праводзіліся на занятках «Цуды Чыпа», «Хто гуляе шарыкамі?», «Хто нагреў прадметы?», «Горка пакрыудзіла» і гд. Гэтыя заняткі былі накіраваны на фарміраванне ў дзяцей уяўлення аб уласцівасціх снегу і лёду, аб змененнях уласцівасцей адных і тых жа прадметаў у цяні і на сонцы, аб тым, што увесну сонца грэе макней, сагравае ўсё навокал.

Дзеці з задавальненнем прымалі удзел у гэтых занятках, а пасля «вучылі» дарослыя даследаваць прадметы і з'явы. Серыя таких эксперыментau прыкметна паглыбала працэ познання прадметаў і з'яў дзецьмі і садзейнічала выяўленню іх ведаў. Недастатковыя веды выяўляліся у дзяцей у форме зда-

Валентина СОЛОВЬЕВА



*Неподкупный голос мой
Был эхом русского народа.*

А.С.Пушкин

дак і меркаванняу, што сведчыла аб ахбоднасці развіваць разумовую актыўнасць.

З мэтай фарміравання і развіцця зіральнасці і дапытлівасці, дзецям пропагалася серыя элементарных вопытаў «Загадайся», якія праводзіліся па падгрупах, залежнасці ад узроўню іх разумовай стыунасці.

Гэтыя пытанні былі накіраваны на вучанне дзяцей:

- **з ніzkім узроўнем**—меркаваць, адзінства на пытанні;
- **з сярэднім узроўнем**—ставіць пазнавальныя пытанні пошукавага характеру і трабаваць на іх адказваць;
- **з высокім узроўнем**—быць іцыятыўнымі, творчымі, кемлівымі.

Для навучання дзяцей умению абагульці, парашуноўца, весці самастойны пошук былі прапанаваны загадкі аб навакольных предметах, прыродных з'явах, жывёл і птушках. Загадкі дазволілі дзецям выучыць асноўныя прыкметы таго ці іншага адмета, з'явы.

Такім чынам, у ходзе эксперыментавання дзеці выступалі як даследчыкі, яны азнавалі скрытыя сувязі і адносіны.

У выніку доследна-эксперыментальнай боты павысілася разумовая актыўнасць іх групы дзяцей.

Бацькам і педагогам можна пропагадаць наступныя парады:

● Развівайце і ўзбагачайце дзіця ажаннямі, атрыманымі ад навакольнага свету (свет людзей, предметаў, прыроды, энтыкі, мастацтва), ведамі ад самім сабе.

● Падтрымлівайце і стымулуйце пазнавальна-практычную дзейнасць дзіцяці, яго ўдзельніцтва ў практычных дзейнасцях, якія дзяцей спонсуюць да навакольнага свету і спосабаюць вывучэнню.

● Стварайце умовы для элементарных следаў з мэтай фарміравання разумовай стыунасці.

● Стварайце спрыяльнае развіваючае сяроддзе для стымулювання разумовай стыунасці.

● На пачатковых этапах даследавання остаётся дакладна фармулюйцца задача, якая аўтца перад малымі. Толькі потым дзеці ўмі будуць задаваць пытанні і шукаць на адказы.

● Не ухіляйтесь ад дзіцячых пытанняў, ўдзельце цярпіўмі, давайце глыбокія і зкладныя адказы на іх, вучыце дзяцей запамінаваць пытанні.

● Ажыццяўляйце правильнае крауніцтва зейнасцю дзяцей у працэсе вопыту і эксперыменту: прадумвайце пытанні, звяртайце увагу на істотнае, вучыце разважаць, арашоўваць факты.

Пры арганізацыі пазнавальна-практычнай дзейнасці ўлічвайце ўзроўні фарміраванасці разумовай актыўнасці.

ПОЭТ ВЕЛИКИЙ И ПРОСТОЙ

**ПРИМЕРНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЯМ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И РОДИТЕЛЯМ
ДЛЯ ЗНАКОМСТВА ДЕТЕЙ
С ЖИЗНЮ И ТВОРЧЕСТВОМ
А.С.ПУШКИНА**

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

Целесообразно провести с детьми творческую беседу, учитывая их возрастные особенности, подготовленность, используя имеющиеся наглядные пособия, а также краткие сведения о поэте и его творчестве (см. журнал «Праздник», 1999 г. № 1).

Тема: «О жизни великого поэта».

1. Слово воспитателя о поэте на доступном для детей языке.

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году в дворянско-помещичьей семье. От самого рождения до поступления в Царскосельский лицей он рос со старшей сестрой Ольгой и младшим братом Левушкой.

Мать, Надежда Осиповна Ганнибал, приходилась внучкой арапу Петра I, впоследствии русскому генералу Ганнибалу. Отец, Сергей Львович, небогатый помещик, хорошо знал литературу, был знаком со многими русскими писателями и сам немного писал. В семье Пушкиных все увлекались

литературой, поэзией, даже дети пробовали сочинять стихи.

«Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала старуха Ганнибал, очень умная, дальняя и рассудительная женщина,— вспоминала позднее одна знакомая Пушкиных. — Старший внук ее, Саша, был неповоротливым, неуклюжим, медлительным кудрявым мальчиком лет девяти или десяти, со смуглым лицом, не скажу чтобы красивым, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались. Подрастая, он становился подвижным и шаловливым...»

Мария Александровна Ганнибал очень любила умного не по годам внука. Мальчик также был привязан к бабушке, учился у нее русской грамоте, а когда подрос, то жадно слушал ее рассказы о русской старине, о Петре I, о своем прадеде Ганнибale.

Родители Пушкина вели светский образ жизни и мало занимались воспитанием детей, поручив их попечению дворовых няньек и иностранных воспитателей. Пушкин с детства изучал французский язык, на котором говорил так же свободно, как и на русском. У отца была хорошая библиотека из французских авторов XVIII века. Будущий поэт рано стал интересоваться чтением, как вспоминал его младший брат Лев Сергеевич, «проводил бессонные ночи и тайком в комнате отца пожирал книги одна за другой». Читал античных, русских и французских авторов. Это говорит о солидной подготовке поэта. Страсть к чтению развивали у детей и сами родители. Они часто читали им вслух.

За детьми Пушкиных в основном ходили бабушка Мария Александровна Ганнибал и няня, крепостная крестьянка Арина Родионовна, воспетая поэтом, которая знала много русских народных песен, сказок, пословиц, поговорок и была замечательной рассказчицей.

2. Вопросы для детей по обобщению знаний о жизни поэта:

Кто такой А.С.Пушкин? В каком году и где родился великий русский поэт? С кем провел свое детство? Кто его родители? Чем увлекались в семье Пушкиных? Как жила его семья и каким был сам Саша? За что любила Александра бабушка Мария Александровна Ганнибал? Почему внук был нежно привязан к бабушке? Чему он у нее учился? Чем больше всего интересовался Саша? Кто еще помогал ему развивать страсть к чтению? Кто в основном «ходил» за детьми Пушкиных? Почему поэт в будущем много своих стихов посвятил крепостной крестьянке, няне Арине Родионовне. Почему А.С. Пушкин стал поэтом?